



«Лепш
за ўсіх» —
не пра ўсіх
СТАР. 5



Топ
TV-прыгажунь
МС



Вада —
паказчык
дабрабыту
МС

ЛІЧБА ДНЯ

27-ю пазіцыю

заяла Беларусь у рэйтынгу фінансава-кансультацыйнага партала GOBankingRates, які апублікаваў чарговы топ-50 краін, у якіх выдаткі на жыццё самыя нізкія і куды варта пераехаць, каб траціць менш. «У Беларусі, на фоне чароўнай прыроды, сярод палацаў і крэпасцяў, вы адчуеце сябе, як у казцы. Кошт жыцця тут на 66 % ніжэйшы, чым у Нью-Ёрку», — гаворыцца ў каментарыі gobankingrates.com. Згодна з інфармацыяй аўтараў даследавання, цэны на прадукты ў Беларусі складаюць толькі 28 % ад нью-ёркскіх, а арэнда жылля абыдзецца на 89 % танней. Год таму ў гэтым рэйтынгу Беларусь займала 50-е месца. Самай таннай для жыцця краінай у свежым рэйтынгу названа Індыя. Адзначаецца, што былі прааналізаваны даныя на 115 краінах свету, а кошт выдаткаў параўноўваўся з цэнамі ў Нью-Ёрку.

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.



№ 47 (28663)

10 САКАВІКА 2018 г.
СУБОТА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

9-24 стар.

+TV ПРАГРАМА

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

«...Гэй, маленьства, жыва, смела Выйдзем весну прывітаць!»



Фота: Анастасія КІШЧУК

У Коласавых Акінчыцах, там, дзе знаходзіцца хата-музей народнага паэта, мясцовыя дзеці аблюбавалі снежную горку. Васьмігадовы Уладзіслаў КАРП спяшаецца нацешыцца зімовым надвор'ем, якое вось-вось зменіцца цёплымі днямі.

■ Размова па сутнасці

НА ПАРОЗЕ «ЗАСЛУЖАНАГА АДПАЧЫНКУ»

Спецыялісты Мінпрацы
і сацабароны адказалі на пытанні
аб перадпенсійным узросце

Людзі, якім за 50, як правіла, трымаюцца за работу, таму што разумеюць: знайсці ў гэтым узросце добры варыянт працаўладкавання даволі складана. Хоць у нас ёсць закон, які забараняе дыскрымінацыю па ўзросце, наймальнікі часта неахвотна сустракаюць узроставых саіскальнікаў. Многія баяцца, што такія работнікі будучы часта хварэць і не вельмі старанна ставіцца да сваіх службовых абавязкаў, а маладыя начальнікі не вітаюць падначаленых, якія старэйшыя за іх, бо адчуваюць сябе з імі псіхалагічна некампартна. Асабліва ўразлівымі з'яўляюцца людзі ў перадпенсійным узросце. Ці ёсць для іх нейкія працоўныя гарантыі і льготы? Ці можа работадаўца скараціць або звольніць работніка за пару гадоў да пенсіі? І што рабіць, калі вы ўсё ж засталіся без працы?

СТАР. 4

■ Экспертыза

ЗНАЙСЦІ ПА ПАЛЬЦАХ

Чаму не зніжаецца
актуальнасць
дактыласкапіі?



Ці не самым вядомым у грамадстве кірункам дзейнасці судовых экспертаў з'яўляецца дактыласкапія. Вобраз інспектара з лупай, які шукае адбіткі пальцаў, трывала ўвайшоў у свядомасць дзякуючы заходнім кіна- і мультиплікацыйным стужкам. Хоць дактыласкапія з'яўляецца адным з самых старых крыміналістычных спосабаў ідэнтыфікацыі злачынцаў, актуальнасць яе не зніжаецца і дагэтуль. Крыху прыадкрыць над ёй завесу таямніцы карэспандэнт «Звязды» папрасіў старшага эксперта аддзела дактыласкапічных і партрэтных экспертыз упраўлення дактыласкапіі, балістыкі і партрэтнай ідэнтыфікацыі Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз (ДКСЭ) Алену ЛУЖЫНСКУЮ і галоўнага эксперта аддзела дактыласкапічных улікаў упраўлення дактыласкапіі, балістыкі і партрэтнай ідэнтыфікацыі ДКСЭ Яўгена ГУДА.

— Ледзь не па ўсіх крымінальных справах прызначаецца дактыласкапічная экспертыза. Што да расследаванняў, звязаных з незаконным абарачэннем наркатыкаў, то цяпер іх ледзь не палова ад агульнай колькасці. Крыху менш дактыласкапісты працуюць па справах, звязаных з забойствамі і нанясеннем цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Тут усё трывіяльна — пілі разам, слова за слова, узнік канфлікт, нехта схпіўся за нож...

СТАР. 3



ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!